

КАНФЛІЭНЦЫЯЛЬНАСПЬ ГАРАНТУЕША АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ

9. Ці пражывалі Вы бесперапынна 1 год і больш у іншай краіне?

- 1 так 2 не → да пытання 9.4

9.1. З якой краіны Вы прыбылі ў Рэспубліку Беларусь на пастаяннае месца жыхарства:

→ да пытання 9.2
укажыце назву краіны

9.2. Укажыце перыяд прыбыцця:

1 да 3 кастрычніка 2018 г.
укажыце год

2 пасля 3 кастрычніка 2018 г.
месяц год да пытання 9.3

9.3. Укажыце асноўную прычыну, па якой Вы прыбылі ў Рэспубліку Беларусь на пастаяннае месца жыхарства:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 <input type="checkbox"/> праца | 4 <input type="checkbox"/> медыцынскае лячэнне, рэабілітацыя | 7 <input type="checkbox"/> пошук прытулку |
| 2 <input type="checkbox"/> атрыманне адукацыі | 5 <input type="checkbox"/> вяртанне на ранейшае месца жыхарства | 8 <input type="checkbox"/> іншая прычына |
| 3 <input type="checkbox"/> сямейныя абставіны | 6 <input type="checkbox"/> змена жыллёвых умоў | 9 <input type="checkbox"/> прычына не ўказана |

да пытання 9.4

9.4. Ці плануеце Вы выехаць з Рэспублікі Беларусь (для асоб ва ўзросце 15 – 74 гадоў) ?

- 1 так 2 не → да пытання 10

- 1 на тэрмін менш за 1 год
 2 на тэрмін больш за 1 год
 3 на пастаяннае месца жыхарства

да пытання 9.5

9.5. Па якой прычыне Вы плануеце выехаць з Рэспублікі Беларусь:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 <input type="checkbox"/> праца | 4 <input type="checkbox"/> медыцынскае лячэнне, рэабілітацыя | 7 <input type="checkbox"/> пошук прытулку |
| 2 <input type="checkbox"/> атрыманне адукацыі | 5 <input type="checkbox"/> вяртанне на ранейшае месца жыхарства | 8 <input type="checkbox"/> іншая прычына |
| 3 <input type="checkbox"/> сямейныя абставіны | 6 <input type="checkbox"/> змена жыллёвых умоў | 9 <input type="checkbox"/> прычына не ўказана |

да пытання 10

10. Ваша грамадзянства:

1 Рэспубліка Беларусь 2 грамадзянства іншай краіны
укажыце назву краіны 3 без грамадзянства да пытання 11

11. Да якой нацыянальнасці/этнічнай прыналежнасці Вы сябе адносіце? (па самавызначэнні і жаданні рэспандэнта, для дзяцей ва ўзросце да 14 гадоў па вызначэнні бацькоў)

1 беларус(ка) 3 паляк (полька) 5 не паведаміў(ла)
 2 рускі(ая) 4 украінец(ка) 6 іншая
укажыце назву да пытання 12

12. Ваша родная мова (мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве):

1 беларуская 2 руская 3 польская 4 украінская
 5 іншая
укажыце назву да пытання 13

13. На якой мове Вы звычайна размаўляеце дома?

1 беларускай 2 рускай 3 польскай 4 украінскай
 5 іншая
укажыце назву да пытання 14

14. Ваш узровень (ступень) адукацыі (для асоб ва ўзросце 10 гадоў і старэйшых):

1 <input type="checkbox"/> пачатковая	6 <input type="checkbox"/> вышэйшая	Ці маеце Вы вучоную ступень?
2 <input type="checkbox"/> агульная базавая	1 <input type="checkbox"/> магістратура	
3 <input type="checkbox"/> агульная сярэдняя	7 <input type="checkbox"/> паслядыпломная:	
4 <input type="checkbox"/> прафесійна-тэхнічная	1 <input type="checkbox"/> аспірантура, ад'юнктатура	
5 <input type="checkbox"/> сярэдняя спецыяльная	2 <input type="checkbox"/> дактарантура	

8 не маю адказаў → Ці ўмееце Вы чытаць і пісаць? 1 так 2 не да пытання 15

